

## Колькі слоў у абарону дэмакратыі

Дзякую Аляксандру Краўцэвічу за рэцэнзію на мой *Нарыс гісторыі Беларусі*, апублікованую ў папярэднім нумары *Гістарычнага альманаху* (Том 8, с. 188-193). Самае карыснае ў рэцэнзіях – крытыка, і ў гэтай рэцэнзіі яе не бракавала, што ўспрымаю з належнай увагай і ўдзячнасцю, асабліва выяўленне памылак і недакладнасцяў. Але на некаторыя заўвагі рэцэнзента мне падалося істотным адказаць, прынамсі на тыя, якія або неадэкватна трактуюць адпаведныя месцы ў маёй працы, або сведчаць, што нашыя погляды і падыходы вельмі розняцца. Прыватнай розніцы прынцыпова.

Мне падалося, што шэраг заўваг абумоўлены падыходам да *Нарыса* як да навуковага даследавання. Між тым, гэта агульны сінтэтычны выклад гісторыі Беларусі. Літаратура такога кшталту (“падручнікі”) мае свае задачы і спецыфіку. Яна не прэтэндуе на аналітычнае даследаванне і звычайна не ацэньваеца як манаграфічная навуковая прадукцыя. Магчыма, менавіта з гэтага разыходжання выніклі заўвагі наконт майго ўжывання назваў “Чорная Русь” і “Літва”.

Вось жа ў агульным нарыйсе гісторыі мяне мала хвалявала, ці ўжываўся тэрмін “Чорная Русь” у ВКЛ у 14 ст. Важней было праз гістарычныя (=гісторыяграфічныя) тэрміны звязаць адпаведныя рэгіёны з масівам інфармацыі, якая выкладаецца. А тут нельга не лічыцца з агульнапрынятымі ўяўленнямі. Каб быць зразуметым, гісторык часам проста вымушаны карыстацца канвенцыйнай тэрміналогіяй. Таму, нават калі б у апошніх публікацыях А.Краўцэвіч даказаў, што “Чорная Русь” – містыфікацыя, то ў *Нарысе* я наўрад ці мог бы адмовіцца ад гэтага тэрміна, бо ў такіх пытаннях падобныя працы грунтуюцца на гісторыяграфічнай традыцыі. Зрэшты, доказаў неіснавання “Чорнай Русі” не прапанавана (географічныя фантазіі Фра Маўра ў разлік браць не даводзіцца, і М.Улашчык у згаданым артыкуле ўсё ж не даводзіць, што такі тэрмін зусім не ўжываўся, ну а “вандродуўнымі” былі спачатку ці не ўсе падобныя назывы). Тым часам у гістарычнай літаратуры, як ведаем, “Чорная Русь” надалей выкарыстоўваецца і лакалізуецца ў Верхнім Панямонні.

Назва “Літва” даўно нам далася ў знакі. Лішне казаць, наколькі полісемантычным быў гэты тэрмін у часы існавання ВКЛ, і колькі проблемаў пакінуў ён як для даследчыкаў, так і для аматараў гісторыі. Пагаджаюся, у *Нарысе* нямала месцаў, у якіх сэнс гэтай назвы (або вытворных) недастаткова ясны. Пішучы книгу для шырокай аудыторыі, я палічыў за лепшае прытымлівацца традыцыйных назваў, з сучасным іх значэннем, пры неабходнасці карэктуючы іх гістарычны змест адпаведнымі агаворкамі. Так, гэта не найлепшае выйсце. Але наватарства ў выглядзе ўвядзення “Летувы” – тое, ад чаго мы адмовіліся гадоў дзесяць назад – таксама не вырашае ўсіх проблемаў. Да таго ж стварае новыя.

Пытанне наконт часу завяршэння тэрытарыяльнага фармавання ВКЛ з'явілася магчымы а з няўважлівасці, бо пра войны пачатку 16 ст. я акурат і пісаў, калі гаварыў пра канчатковое вызначэнне тэрыторыі дзяржавы (гл. с. 119-120). Так, ВКЛ страціла ў іх вялізныя абшары, але страціла акурат тыя землі, якія вагаліся паміж Вільняй і Маскоўскай (Смаленск – асобны выпадак). Засталіся ж вобласці, якія “травітавалі” да Вільні.

Незаслужаным лічу папрок у “залаходжванні” Палацка-інфлянцкага канфлікту першых дзесяцігоддзяў 13 ст. (с. 190-191). У спецыяльных артыкуалах мне ўжо даводзілася звяртана да гэтай праблемы і даводзіць, што ў нас няма фактаў, каб гаварыць пра адкрыту вайну Палацка з Інфлянцкім ордэнам у 13 ст. Крыніцы паведамляюць толькі пра два эпізоды ваеннага сутыкнення. Затое больш прыкладаў іх збліжэння на аснове супольных інтарэсаў (гандаль, супрацьстаянне паганкам). Настойванне на ранейшым трактаванні іх узаемадносінаў як варожых, на маю думку, сведчыць пра трываласць стэрэатыпу, а канкрэтней – панславісцкай ідэалагемы расейскай і савецкай гісторыографіі.

Шукаючы больш дакладнага азначэння рэлігійнай палітыкі вялікіх князёў, трэба памятаць пра яе канкрэтныя праявы. Калі прывілеі 1387 і 1413 гг., якія я меў на ўвазе, гаворачы пра “нецярпімасць”, адкрыта дыскрымінавалі праваслаўных, то гэта не проста “пратэкцыя” каталіцтва (с. 191). Памяркоўнасць і талераванне праваслаўя сталі тыповымі для рэлігійнай палітыкі наступных Ягайлавічаў, але не для Вітаўта.

На малое адрозненне дзяржаўнага ладу ВКЛ ад Маскоўскага княства ў першай палове 16 ст. я звяртаў увагу адмыслова, і тлумачыў гэта прававым становішчам шляхты. Сапраўды, на той час палітычная сістэма Вялікага Княства заставалася блізкай не столькі дэмакратычнага ладу єўрапейскіх рэспублік, колькі аўтакратичнай мадэлі Масквы. І параннанне судзебнікаў, згаданых А.Краўцэвічам (с. 192), выяўляе невялікую розніцу. Што да аўтаноміі паасобных земляў, то гэта датычыць іншай асаблівасці ВКЛ. Яна харектарызуе не столькі яго палітычны лад, колькі тэрытарыяльную будову дзяржавы.

Этнічнае ідэнтыфікацыя эліты ВКЛ сапраўды застаецца адной з самых складаных праблемаў, але крытыка майго тэксту тут не канструктыўная. Сцвярджэнні пра тое, што “үсе магнацкія роды ВКЛ ужо ў 17 ст. становяцца польскімі”, а “у 14 – 16 ст. эліта ВКЛ, незалежна ад этнічнага паходжання, жыла і дзейнічала ў кантэксле ‘русінскай’ культуры”, “працавала на культурны патэнцыял сучасных беларускага і ўкраінскага народаў” (с. 192), цяжка ўспрыніць сур’ёзна. Бо што б мы тады рабілі, напрыклад, са славутым князем Астрожскім, з Агінскім і Стэцкевічамі ў першым выпадку, або з Гаштадтамі і Радзівіламі ў другім? Але справа нават не ў такім механічным размежаванні. Здаецца, А.Краўцэвіч на падставе факту моўнай паланізацыі гатовы аўтаматычна запісваць такіх магнатаў палякамі, выкрэсліваючы з поля іхранейшай культуры. Падобны падыход абсалютна непрымальнны, асабліва для першай паловы 17 ст.

Самыя прынцыпавыя разыходжанні выявіліся ў нашых трактаваннях Крэўскай і Люблінскай уніі, а таксама ў ацэнцы шляхецкай дэмакратыі. І шкада, што А.Краўцэвіч пачаў з высвялення нацыянальнай прыналежнасці маіх поглядаў: неаднаразовава падкрэсліў, быццам я “пераняў” польскія ацэнкі гістарычных падзеяў (с. 193), таму і ў ацэнцы Крэўскай уніі прадстаўляю попгляд, “ідэнтычны поглядам польскіх гісторыкаў” (с. 194). Прычым, падаецца гэта як адзін з хібаў выдання, варты крытыкі. Між тым, погляд не можа быць кепскі ці памылковы толькі таму, што ён “польскі”, ці які там яшчэ. Гэтаксама, як новая ацэнка не можа ўспрымача лепшай толькі таму, што яна “свая”. У навуцы ўсё вызначаюць аргументы, абронтуванасць поглядаў. І калі пэўная ацэнка ці пазіцыя даследчыку падаецца больш выверанай, слушнай, то не важна, гісторыкі якой нацыі яе абронтувалі ці праста выказалі першымі.

Але вернемся да самога Крэўскага акту. Тоэ, што саюз з Польшчай і прыняцце каталіцтва былі для літоўцаў выгадныя, бо спрыялі захаванню імі свайго палітычнага дамінавання ў ВКЛ і ўберагалі ад далейшай рутэнізацыі, здаецца, нікім сур’ёзна не аспрэчвалася. Гэта погляд абронтуваны, і ён не толькі “польскі”: выказвалі яго і немцы, у прыватнасці, Шцёкл, Форштрайтар і інш. Сярод польскіх жа гісторыкаў, у сваю чаргу, былі і зусім іншыя ацэнкі Крэўскай уніі. А пра тое, які ўплыў мусіў мець гэты саюз на далейшае супрацьстаянне з Ордэнам, недвухсэнсоўна сказана і ў *Нарысе* (гл. с. 80), там у не вартабыло намякаць на “аслабленне мілітарнага націску” рыцараў як на забыты выйгрыш ад уніі (с. 194). Што ж да прапановы А.Краўцэвіча лічыць падпісанне Крэўскага акту “выбарам цывілізацыйнай арыентациі”, “дэкларацыяй далучэння да заходненеўрапейскай цывілізацыі”, дык гэта нават гучыць занадта абстрактна-мадэрністычна. Вярнуўшыся ў рэаліі канца 14 ст., згадаем, што “выбранны” Ягайлом дынастычны шлюб ды шэраг звязаных з гэтым умоваў быў прапанаваныя яму польскім бокам.

Рэцэнзент канстатуе, што ў супрацьпастаўленні польскай шляхецкай дэмакратыі засіллю алігархаў у ВКЛ я стаю на баку першай, а сам выяўляе прыхільнасць да алігархіі, і, палемізуочы, прапануе паглядзець на наступствы шляхецкай дэмакратыі: маўляў, яна прывяла да падзелаў Рэчы Паспалітай і паланізацыі эліты беларусаў, літоўцаў ды ўкраінцаў (с. 193). Калі б я карыстаўся прыёмам рэцэнзента, то кваліфікаў бы гэта як “расейскі” і “польскі” погляд на дэмакратыю (у расейскай гісторыяграфіі заняпад Польшчы традыцыйна тлумачыл анархіяй, атаясамляючы з ёй дэмакратыю, але выказваліся такія думкі і ў польскай навуцы). Аднак не гэта істотна. Рэцэнзент не пагаджаецца з тым, што ў Рэчы Паспалітай складалася найбольш спелая форма станава-прадстаўнічай дзяржавы, што публічныя права свабоднага чалавека тут былі найшырэйшыя, і што ў гэтым яна апярэдзіла многія гаспадарча больш развітыя дзяржавы Еўропы (с. 193), але яго контрапарументы, на жаль, зусім непераканаўчыя. А.Краўцэвіч кажа, што пад уладай абсолютных манархаў у Заходній Еўропе залежныя сяляне мелі больш правоў,

чым прыгонныя Рэчы Паспалітай. Ну і што? Будзьма карэктнымі. Размова ж вялася пра станы вольных хлодзей і дзяржаўны лад г.зв. “старога рэжыму”. Становішча ж залежных сялянаў ніяк не характарызавала ўзоруяня дэмакратыі ў дзяржавах 16 – 18 ст. З іншага боку, прадстаўленасць мяшчанаў ці сялянаў у парламентах скандинавскіх дзяржаў, да чаго апелюе рэцэнзент, таксама не сведчыць пра іх большую дэмакратыю. Гаворачы пра прысутнасць сялянаў у парламенце (што не было вялікай рэдкасцю ў Еўропе), трэба было б сказаць пра іх палітычную ролю, што яны вырашалі. А яны ніколі не з’яўляліся самастойнай сілай, як, зрешты, і прадстаўленыя ў парламенце мяшчане, кампетэнцыі якіх звычайна зводзіліся да збору падаткаў ці данісенні інфармацыі аб прынятых пастановах да радаў сваіх гарадоў (як у Нідэрландах). Так, у сойме Рэчы Паспалітай не было прадстаўніцтва сялянаў і мяшчанаў (пра што і ў *Нарысе* гаварылася). Сойм адлюстроўваў рэальнью растаноўку палітычных сілаў у дзяржаве. Затое, аб’яднаўшы манарха, магнатаў і шляхту, гэты сойм з’яўляўся поўным суб’ектам суверэнітэту дзяржавы, носьбітам найвышэйшай улады ва ўсіх сферах яе жыцця. І ён выпрацаваў механізмы падтрымкі дэмакратыі ды раўнавагі ўлады, доўгі час дэмантраваў зайдросны супраціў пераразмеркаванню ўлады на карысыць нейкай адной сілы (манарха ці алігархаў), што і падкрэслена ў кнізе.

З соймаваннем даўно звязвалі анархію і гібель шляхецкай рэспублікі, паўтрыў гэты тэзіс і Аляксандр Краўцэвіч. А мне ў *Нарысе* акурат і карцела запярэчыць такому погляду. Не трэба забывацца пра радыкальную змену міжнароднай сітуацыі ў Усходній Еўропе ў сярэдзіне – другой палове 17 ст., пра пераразмеркаванне сілаў у гэтым рэгіёне ў некарысны для Рэчы Паспалітай бок. Неэфектыўнасць працы вальнага сойму ў перыяд г.зв. анархіі была не ў апошнюю чаргу абумоўлена і стараннямі суседзяў. Не спісваючы адказнасці за лёсы шляхецкай рэспублікі з яе сенатараў і паслоў, я гатовы зноў сцвярджаць, што галоўныя прычины катастроfy гэтай дзяржавы не ў яе дэмакратычным ладзе. Калі б не знешнія сілы, Рэч Паспалітая пэўна магла бы выжыць са сваім ладам і адаптавацца да новых хумоваў, здольнасць да чаго засведчыў вальны сойм апошніх гадоў, які стаў нарэшце цэнтрам рэформавання дзяржавы. Дарэчы, Яўген Анішчанка, лепшы на сёння знаўца проблемаў інкарпарацыі Беларусі ў склад Расейскай імперыі, прыйшоў да радыкальнага перагляду прычын пагібелі Рэчы Паспалітай і смела адмаўляе згубную ролю “анархіі” (шляхецкай дэмакратыі) ў яе занядадзе.

Такім чынам, параўноўваючы абсолютная манархія і шляхецкая рэспублікай, трэба помніць, што не ўсё так проста і з “наступствамі” шляхецкай дэмакратыі, не кажучы пра рознасць досведу і каштоўнасцяў, якія сцвярджаліся гэтымі рознымі, антаганістычнымі формамі дзяржаўнага ладу. Але ж, здавалася, мы даўно пераканаліся, што ў свабоды ніяма альтэрнатывы...

**Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М. Беларусь у ёўрапейскай палітыцы. 1918 – 1925 гг. Нарысы. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – 126 с.**

Выданне ўяўляе сабой зборнік нарысаў, прысвеченых міжнароднаму аспекту “беларускага пытання” ў 1918 – 1925 гг. Прыйчым сярод матэрыялаў выразна дамінуе тэматыка, звязаная з адносінамі Польшчы і польскіх элітаў да ідэі беларускай дзяржаўнасці. Аўтарамі тэкстаў з’яўляюцца даследчыкі з Гомеля. Р.Лазько падрыхтаваў наступныя сюжеты – “Фарміраванне асноў усходняй палітыкі польскай дзяржавы ў ХХ ст.”, “Беларусь ва ўсходняй палітыцы Польшчы (1919 год)”, “Перадновым паваротам (заместзаключэння)”; М.Мязга – “Барацьба ўрада БНР за інтэрэсы Беларусі на міжнароднай арэне” і “Беларускі нацыянальны рух у барацьбе з Рыжскім мірам”; А.Кротаў – “Народ, пакінуты на волю лёсу: беларусы ў пасляверсальскай Польшчы” і “Знешнепалітычная актыўнасць Польшчы ў асвятленні беларускага перыядычнага друку (1920-1925). Навуковым рэдактарам зборніка з’яўляецца Рыгор Лазько.

Аўтары *Нарысаў* імкнуща прасачыць уплыў на гісторычны лёс беларускага народу барацьбы суседніх дзяржаў за кантроль над геапалітычнай прасторай Беларусі. Яны зыхоўдзяць з пераканання, што дзяржавастваральныя памкненні беларусаў неабходна даследаваць у кантэксце тагачаснай міжнароднай палітыкі.

*Алесь Смалянчук*

**Герольд Litherland. 2002. № 3-4 (7-8).**

Чарговы намар беларускага геральдычнага часопіса (выдавец і рэдактар Аляксей Шаланда) змяшчае матэрыялы, якія выхадзяць па-за межы геральдыкі. Звяртае на сябе ўвагу вялікі і цікавы блок крыніцнаўчых матэрыялаў, сярод якіх, у прыватнасці, трэба адзначыць артыкулы Ю.Гардзеева (Гародня-Краўк) *Крыніцы па гісторыі Горадні ў кракаўскіх сховішчах* і А.Шаланды *Пергаміны канца XVI-XVII ст. на лацінскай і польскай мовах у фондах Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея*. Геральдыка прадстаўленая артыкуламі Дз.Дука *Матэрыялы да геральдычнай карты месцазнаходжання два-роў полацкай шляхты XVI-XVII ст.* і С.Амелькі *Геральдычныя, генеалагічныя і эпіграфічныя крыніцы Беларусі: Горадня*. Апроч таго ў нумары змешчана рэцэнзія Г.Семенчука на кнігу П.Лойкі *Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст. (Мінск, 2002)*, цікавае паведамленне Я.Марозава *Фальшаванне дакументаў аб шляхоўкім паходжанні на Беларусі ў другой трэці XIX ст.* ды іншыя тэксты. Асаблівасцю часопіса з’яўляецца публікацыя тэкстаў дакументаў. Аналітычны і дакументальныя матэрыялы нумара павінны зацікавіць беларускіх гісторыкаў і, у першую чаргу, медыевісту.

Трэба, аднак, звярнуць увагу рэдакцыі на тое, што досыць цяжка зразумець прынцып адбору матэрыялаў у раздзелы *Артыкулы*, *Паведамленні* і *Крыніцы*.

Да таго ж у Змесце адсутнічае інфармацыя пра артыкул С.Токця *Дэмаграфічнае развіюцё вёскі Бершты ў часы Расійскай імперый* (с. 94-97).

*Алесь Смалянчук*

**Kubiak S. Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski: Inwentarz / Przy współudziale B.Paszkiewicza. Poznań, 1998. – XVIII, 348 s., 50 tabl.**

Падрыхтоўка да друку і друк зроблены фірмай Збігнева Бартковяка з Познані, які сам з'яўляецца вядомым аматарам старажытных манет. Зараз інвентар утрымлівае звесткі пра адзінкавыя знаходкі і скарбы манет 1146 – 1500 гг. з 1003 населеных пунктаў. Ён з'яўляецца вынікам прыцы па верыфікацыі знаходак манет гэтага перыяду, якая фінансавалася на працягу некалькіх гадоў польскім Камітэтам навуковых даследаванняў і выконвалася кракаўскай даследчыцай Станіславай Кубяк і варшаўскім навукоўцам Барысам Пашкевічам. Беларускі чытак зверне ўвагу на дэцентралізацыю даследаванняў у нашых суседзяў, з аднаго боку, а з другога – на кааперацыю даследчыкаў з розных асяродкаў, што для нас з'ява не штодзённая.

Стандартныя звесткі ўтрымліваюць: чарговы нумар, прывязку да населеñнага пункта, нумар знаходкі на дадзенай тэрыторыі, дату адкрыцця, дакладную лакалізацыю, умовы выяўлення, тара, склад і апісанне (схема: дзяржава – ўладар – нумар пазіцыі апісання – намінал – манетны двор – прывязка да каталога – дата (калі датаваная) – колькасць аднатаўпных манет – зборы – крыніца інфармацыі).

Пры карыстанні трэба памятаць, што апісанне знаходак падзелена на тры часткі па іх храналогіі: 1146 – 1300, 1301 – 1500 і недакладныя. У інвентары маеца індэкс уладароў, дзяржаваў і манетных двароў, індэкс мясцовасцяў. Да выдання дададзены камплект картай.

Звыш 200 польскіх музеяў і шэраг прыватных асобаў адказалі станоўча на запыты аўтараў аб перадачы ўступных звестак пра ўтрыманне у зборах манет другой паловы 12 – 15 ст. Такія стасунакі даследчыкаў з музеямі прыемна здзіўляюць ў парайнанні з закрытасцю інфармацыі большасці музеяў сістэмы беларускага Міністэрства культуры.

*Іван Сінчук*

**Нумізматыка украінських земель: Анатаваний бібліографічны показнік. Львів, 1998. – 270 с.**

Трэба прызнаць, што ўкраінскія выданні, тым больш рэгіональныя, даходзяць да Беларусі значна пазней за польскія ды расейскія, а некаторыя так і застаюцца невядомымі. Адно з таких патрэбных, але рэгіональных і малатыражных выданняў – праца па бібліографіі нумізматыкі Украіны дэкана гістарычнага факультэта Львоўскага ўніверсітэта Рамана Шуста.

У кнізе вылучаюцца асобныя блокі публікацый па агульных праблемах украінскай нумізматыкі, знаходак асобных манетаў і скарбай, даследаванні гісторыі вытворчасці манет, грошовага абарачэнню і грошовага ліку. У пераліку 1855 пазіцый, але сустракаецца дубліраванне.

Не вельмі зразумелы прынцып адбора працаў. Напрыклад, занатаваныя чатыры працы беларускіх даследчыкаў (Рабцэвіч В.Н., Сінчук І.І.), дзіве з іх вышлі ў украінскіх выданнях, астатнія – у Леніградзе і Кішынёве. Пра ўкраінскія публікацыі аўтараў з-за мяжай Украіны ўсё зразумела, а да “замежных” працаў гэтай катэгорыі аўтараў патрэбна тлумачэнне. Калі збіраецаў ўсё, што мае дачыненне да тэрыторыі Украіны і да агульных праблемаў грошовага абарачэння, то беларускіх публікацый, што задавальняюць гэтым критэрыям, значна больш.

Трэба абавязкова памятаць пры карыстанні, што карэктара кнігі не вельмі добрая, таму знайсці нямецкія, французскія ці польскія выданні, калі дакладна арыентавацца на паданае ў даведніку, часам немагчыма. Аблігчае пошук іменны паказальнік, які месціца на апошніх старонках. Апісанне часам мае анатацию, але не заўёды. Напрыклад, засталася безанатацыі такая цікавая, але не вельмі зразумелая пазіцыя як “Віснік Қраёвого Комісарыту Украінської Народнай Рэспублікі на Холмщину, Підляшшай Поліссе. Бересте, 1918 – числа 1, 4, 8, 9, 11, 13, 15”, якая знаходзіцца ў раздзеле “Украінскія землі XX ст. у нумізматычных даследаваннях” (с. 230).

Сам аўтар “Бібліяграфіі” ставіцца да выдання як да першай спробы, але дарма яго недаацэньвае. Паказальнік патрэбны, бо ўжо дзесяткі год, як спыніўся друк усесаюзных нумізматычных бібліяграфій, а ён апісвае працы гэтага перыяду і тым самым адкрывае доступ да іх.

*Ivan Sinchuk*

### **Зварич В., Шуст Р. Нумізматыка: Довідник. Тернопіль-Львів, 1998. – 464 с.**

Першым уражаннем, калі давялося пачуць пра новы ўкраінскі даведнік *Нумізматыка*, было здзіўленне: “Што, ізноў чарговае выданне *Нумізматычнага слоўніка Зварыча?*” Але выдадзеная Уладзімірам Зварычам і Раманам Шустам кніга аказалася абсалютна іншым выданнем, даволі вялікага фармату, памерам каля 38 аркушаў са шматлікімі ілюстрацыямі, якія прывязаныя да артыкулаў. Адным словам, гэта адэкватны адказ на з’яўленне такога ж памеру, аб’ёму і якасці польскага *Нумізматычнага лексікона* Анджэя Мікалайчыка 1994 г. Названыя даведачныя выданні, трэба заўважыць, не дубліруюць, а дапаўняюць адно другое нават на ўзору асобных артыкулаў.

У спісе літаратуры – 344 пазіцыі, што амаль удвая больш за колькасць ужывых працаў пры падрыхтоўцы “Нумізматычнага слоўніка” 1976 г. У Зварыча. Памер тэкста ў параўнанні са старым слоўнікам павялічыўся амаль у пяць разоў.

На жаль, здабытак першага ўкраінскага выдання *Нумізматычнага слоўніка* 1972 г. – указанне пры артыкулах спасылаецца на літаратуру ў выглядзе лічбаў,

што адсылалі да нумераванага спісу – у дадзеным даведніку не выкарыстани. Такая сістэма дазвалляла карыстацца слоўнікам як тэматычным бібліяграфічным паказальнікам і спрашчала далейшыя пошуку інфармацыі. Але захавалася добрая знаходка другога выдання *Нумізматычнага слоўніка* 1976 г. – спіс артыкулаў ў канцы працы з паданымі старонкамі. Гэта асабліва важна для таго, хто не вельмі ўпэўнена чытае па ўкраінску, бо дапамагае не прапусціць пры пошуках патрэбнае слова.

*Даведнік У.Зварича і Р.Шуста* – неабходнае падручнае выданне ў бібліятэцы кожнага гісторыка. Іншая справа, што ён амаль недаступны, нават у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі гэтай кнігі няма.

*Іван Сінчук*

**Mažieji lietuvių istorijos paminklai. Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyriaus rinkiniuose. Vilnius, 1999 – 144 p.**

*Гістарычны помнікі Малой Літвы* – гэта вытрайуны альбом-манаграфія, якая апісвае рэчы з фондаў аддзелу нумізматыкі Нацыянальнага мастацкага музея М.К.Чурлёніса ў Коўне. Кніга вялікага фармата на прыстойнай паперы са шматлікімі каліровымі ілюстрацыямі выдадзена ў рамкахпраграмы святкавання 80-й гадавіны Літоўскай Рэспублікі.

Тэксты кароткія, але змястоўныя, ёсць невялікае рэзюме на ангельскай мове. Раздзелы прысвечаныя манетам, настольным медалям, дзяржаўным ўзнагародам, асобным фалерыстычным помнікам.

У кнізе зроблена нязвыклая для падобных выданняў рэч – каля кожнага экспаната пададзеныя не толькі атрыбуцыя, але і матэрыял, памеры, вага і нават інвентарны нумар.

Кідаецца ў очы, што ўсе манеты з ліку першых дэнарыяў Вялікага Княства Літоўскага с надпісамі кірылічнамі літарамі “ПЕЧАТЬ” павёрнутыя тым бокам, які не ўтрымлівае гэтай легенды. Тут усё зразумелае без каментарыяў. Падобна, таму літоўскія зліткі без аргументавання называюцца ў тэксце “копамі”, бо літоўскае, відаць, па паходжанню слова “ізрой”, якое часамі сустракаецца на саміх літоўскіх злітках, бывае надрапанае кірылічнымі літарамі. Што зробіш? Гэта асаблівасці нацыянальнай музейнай справы.

Мастацкі музей М.К.Чурлёніса ў Коўне адрозніваецца ад іншых тым, што менавіта яму пры “першых Саветах” перадалі штэмпелі манетнага двара Літоўскай Рэспублікі і мадэлі да іх вырабу, праекты банкнотаў гэтага часу, дзе яны і засталіся. Усе названыя аб'екты ёсць на старонках выдання. Ні адзін з музеяў Літвы, нават Нацыянальны гісторычны ў Вільнюсе, не можа ў гэтым раўняцца да ковенскага музея М.К.Чурлёніса.

Упрыгожанне кнігі – фалерыстычныя помнікі. Трэба сказаць дзякуюй укладальнікам, што яны падалі не толькі літоўскія дзяржаўныя і недзяржаўныя ўзнага-

роды ў метале, але і папяровыя ордэны-пасведчанні “лясных братоў” пасляваен-нага часу. Выдатная паліграфія і яканская колеры (дызайнерская праца і папярэд-няя падрыхтоўка графікі ў кнізе бездакорныя), робяць гэтыя паперы з пацёrtас-цямі і паддёкамі ці не самымі хвалючымі дакументамі эпохі. Мяркуючы па публікацыях падобных пасведчанняў друку ў апошнія гады – гэта асабісты ўклад Станіславаса Саяўскаса, аднаго са складальнікаў кнігі.

*Іван Сінчук*

**Славянскі свет: міжэтнічныя адносіны на мяжы троцяга тысячагоддзя: Зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі студэн-таў і аспірантаў вышэйшых навучальных устаноў, 16-17 лістапада 2001 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна. Брэст, 2002. – 303 с.**

Зборнік матэрыялаў канферэнцыі выдадзены ў звычайнім кніжным фарма-це ў мягкай вокладцы накладам 100 асобнікаў у выдавецтві Берасцейскага дзяр-жаўнага ўніверсітэта. Ён утрымлівае 67 тэкстаў выкладчыкаў, аспірантаў і студэн-таў на расейскай, беларускай і польскай мовах памерам у 4–5 старонак. Усе тэксты падзелены на восем раздзелаў: 1) Этнагенез славянскіх народаў. Праблемы склад-вання этнічных культур і дзяржаўных межаў у славянскім свеце, 2) Праблемы фар-міравання нацыянальнай самасвядомасці, 3) Міжканфесійныя адносіны ў славянскім свеце, 4) Узаемаўплыў культур славянскіх народаў, 5) Этнічныя меншасці ў славянскім свеце, 6) Славянскі свет: гісторыя і сучаснасць, 7) Гендэрныя прабле-мы ў славянскім свеце, 8) Славянскі свет: гісторыяграфія і крыніцы знаўства.

Зборнік адкрываеца тэкстамі пленарных выступлений С.Жлобы “Этнокультурныя контакты на беларускім Палессі ў старажытнасці”, А.Каспяра вічу-са “Этнічныя процессы на літоўска-беларускім памежжы і літоўская грамадская думка ў 20 стагоддзі (да 1940 года)”, А.Вабішчэвіча “Грамадска-культурныя ўза-емаадносіны беларусаў і палякаў у 20 стагоддзі (на прыкладзе міжваеннага двац-цяцігоддзя)”.

Найбольшую цікавасць выклікаюць матэрыялы раздзела пра этнічныя меншасці. З дзесяці выступаў сем прыйшлося на праблемы жыдоўскага на-сельніцтва, адно – украінскага, адно – расейскага і адно – усіх нацыянальных меншасцей.

*Іван Сінчук*

**Zbornik radova 3. Međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj. 11-14 Listopada 2001. Hotel «Histria» – Pula – Hrvatska = Proceedings of the 3<sup>rd</sup> international numismatic congress in Croatia. October 11<sup>th</sup>-14<sup>th</sup>, 2001. Hotel «Histria» – Pula – Croatia. Pula, 2002 – 264 s.**

Міжнародны нумізматычны кангрэс у Харватіі ладзіцца з перыядычнасцю раз на трэх гады. У 2001 г. адбыўся трэці, які прайшоў пад патранажам Харвацкай

Акадэміі навук і мастацтваў і адміністрацыі г. Пулы. Матэрыялы былі выдадзеныя накладам 300 асобнікаў.

Большая частка з 28 надрукаваных дакладаў прысвечана антычным манетам – іх 8. Гісторыі сярэднявечча прысвечаныя 4 даклады, спецыяльным тэмам, звязаным з нумізматыкай (related topiks) – 8, медальернаму мастацтву – 4. З практичнага пункту гледжання для беларускага чытача найбольш карысны блок з “каля-нумізматычнымі” тэмамі. У ім можна знайсці артыкулы пра праект лексікона нумізматычнай іканаграфіі, распрацоўку кампьютарнай каталагізацыі музееных нумізматычных збораў, аб камемаратаўных манетах і іншымі.

З сярэдневечнай тэматыкі трэба адзначыць даследаванне канадскага навукоўца М.Дымніка аб “вечным” пытанні ўсходнеславянскай нумізматыкі – судносінах куны пісьмовых крыніцаў і рэальнай сярэбрнай грэўны часоў Кіеўскай Русі. Беларускія аўтары прадстаўлены працай аб вывучэнні дробных кампанентаў складу старажытных заготовак манет і пломбай, адпадаў манетнай вытворчасці, саміх манет і пломбай са свінца, медзі і срэбра, што было зроблена з дапамогай паўколькаснага аптычнага спектральнага аналізу (Sintchouk I., Filonov B. About several numismatic subjects from the physico-chemical point of view).

Працоўныя мовы канферэнціі, адпаведна, надрукаваных тэкстаў, харвацкая, німецкая, ангельская, італьянская. Тэксты на замежных мовах друкуюцца ў аўтарскай версіі, што пазначаецца ў кожным выпадку. Удзельнікі прадстаўлены геаграфічна даволі шырока: Грэцыя, Іспанія, Італія, Канада, Англія, Расея, Беларусь, Албанія, Румынія, Балгарыя, ЗША, Польша.

*Іван Сінчук*

### **Lietuvos archeologija. T. 21. Vilnius, 2001. – 452 p.**

*Літоўская археалогія* апошніх гадоў захавала свой ранейшы вялікі фармат, цвердую вокладку, але значна палепшыла дызайн, якасць паперы і друку. Чарговы 21 выпуск прысвечаны 85-годдзю вядомай літоўскай даследчыцы Рэгіны Волкайтэ-Кулікаўскіне.

У томе ёсць бібліографія юбіляра: з 1943 г. па 2001 г. яна надрукавала 350 працаў. Яна ўзгадваецца на працягу 1949 – 2001 гг. у 283 працах. З цікавасцю чатаеца эсэ пра навуковы шлях члена-карэспандэнта Акадэміі навук Літвы Р.Волкайтэ-Кулікаўскіне, якое належыць пяру літоўскага археолага Гінтаўтаса Забелы.

Мова матэрыялаў літоўская, расейская і польская. Артыкулы забяспечваюцца вялікімі рэзюме на ангельскую (або німецкай) і рускай мовах. Выдатныя магчымасці сучаснай паліграфіі выкарыстоўваюцца яшчэ не цалкам – па старой археалагічнай традыцыі шмат графічных выявяў аб'ектаў. Фатаздымкі друкуюцца рэдка (высокая якасць друку дазваляе дакументаваць фотаздымкамі нават трасалагічныя даследаванні рэчаў, як можна пабачыць у гэтым томе).

У томе надрукавана 38 артыкулаў, прыблізна чацвёртая частка матэрыялаў належыць беларускім аўтарам (Л.Д.Побаль, Г.В.Шылхай, Я.Г.Зверуга, М.І.Лашанкоў, Л.В.Дучыц, В.І.Шадыра, І.І.Сінчук, Я.Г.Рыер, Г.М.Семенчук, Э.М.Зайкоўскі).

Беларускаму чытачу прасцей карыстацца матэрыялам іна добра вядомай яму расейскай мове, напэўна у першую чаргу ён звернеца да іх. З матэрыялаў па сярэднявеччы прыцігаюць увагу артыкулы В.В.Сядова “Літва і крывічы”, Г.В.Штыхава “Яцвягі па Іпацьеўску летапісаму зводу”, І.Станкуса “Агляд вытворчасці жалезаў Літве”, У.І.Кулакова “Унікальны экспанат музея “Прусія”, А.Блюене “Балцкі зааморфны стыль позняга жалезнага века”, Я.Г.Рыера “Прыдняпроўе ў сярэдніе вякі”, Т.Бергі “Літоўскія элементы на могілках Аўгустінішкі і Слуцішкі 14 – пачатку 17 ст.”, Л.Квізікевічуса “Нумізматычны матэрыял рэгіёна Ніжняга Панямоння”.

Іван Сінчук

**Загародзе-1: Матэрыялы Міждысцыплінарнага навуковага семінара па пытаннях даследавання Палесся (Мінск, 19 верасня 1997 г.).** Мн., 1999. – 100 с.

**Загародзе-2: Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Палессе – скрыжаванне культуры і часу”.** 25-27 верасня 1999 г., Беласток. Мн., 2000. – 209 с.

**Загародзе-3: Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Палессе ў ХХ стагоддзі”.** 1-4 чэрвеня 2000 г., Беласток. Мн., 2001. – 319 с.

Усе тры зборнікі з’яўляюцца вынікам дзейнасці грамадскага аб’яднання *Захоўнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства “Загародзе”*, якое было заснаванае групай энтузіастаў у 1995 г. Аддзяленні таварыства дзейнічаюць у Менску, Берасці, Драгічыне, Кобрыне, Лунінцы, Белазёрску, Бярозе, Пружанах, Століне, Гароднай Столінскага раёна, Віцебску, Гародні, Стаўбцах, Дуброўні, Тураве, Маскве. Старшынёй таварыства з’яўляецца Ф.Д.Клімчук, супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі.

Кола пытанняў, якое цікавіць членаў таварыства – гісторыя, культура, мова і мастацтва этнакультурнага рэгіёну Заходняга Палесся.

Выдаюцца зборнікі ў вялікім фармаце на добрай паперы, ва ўсіх вытрыманы адзінны стыль дызайну. Накладрос адвыпуска да выпуска – 200, 260, 300 асобнікаў, павялічваліся і аб’ёмы – 5, 19 і 28 аркушаў. Мова артыкулаў расейская, беларуская, польская, украінская. У трох выпускіх надрукавана звыш сотні артыкулаў.

З другога выпуску артыкулы у зборніках дзеляцца на фармальныя блокі: 1) археалогія, 2) гісторыя, этнасациялогія, культуралогія, 3) фалькларыстыка, этналінгвістыка, этналогія, 4) тапаніміка, дыялекталогія, 5) літаратуразнаўства, 6) краязнаўства. У трэцім выпуску блокі былі наступныя: 1) край, мова, самасвядомасць, 2) традыцыйная культура, 3) рэлігійная культура, 4-9) гісторыя па перыядах (пачатак 20 ст., 1915-1921, 1929-1939, 1939-1941, 1941-1945, 1960-1990), 10) лёсы, постасці, даследаванні.

У зборніках виразна адчуваєцца моцная “мовазнаўчая” плынь. Вялікая частка матэрыялаў звязаная з проблемамі народных гаворак. У лікабраных матэрыялаў гістарычнай тэматыкі можна аднесці з першага выпуску артыкулы Ф.Клімчuka “Феномен Палесся” і “Палесскітапонім “Загородье”, В.Мартынава “Этнічны склад насельніцтва старажытнага Палесся”, А.Бацюшка “Стараражытныя шляхі Заходняга Палесся”, з другога выпуску – У.Ісаенка “Этнакультурнае асяроддзе ў старажытным Палессі”, Л.Дучыц “Роля мазаўшан у этнічнай гісторыі Заходняга Палесся”, В.Вяргей “Пачатак расселення славян на тэрыторыі Тураўскай зямлі”, В.Хвірысюк “Палескае ваяводства ў 1920-1925 гг.: міжнацыянальныя дачыненні і палітычнае становішча”, Я.Квачука “Бежанства 1915 г. на Палессі”, з трэцяга выпуску – А.Кіштымава “Эканамічны патэнцыял Палесся ў пачатку 20 ст.”, І.Матус “Бежанства 1915 г. ва ўспамінах жыхароў вёскі Давідовічы Бельскага павета”, Э.Мазько “Палессе ў канцэпцыях беларускіх палітычных партый Заходняй Беларусі”, Г.Маецкага “Праблема этнічнага самавызначэння палешукоў у міжваенны Польшчы”, Г.Церабунь “Архіўныя крыніцы і друкаваныя выданні да гісторыі Палесся міжваеннага перыяду ў зборах Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці”.

Іван Сінчук

### **XII Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997: Akten – Proceedings – Actes. T.I-II. Berlin, 2000. – 1488 с.**

Матэрыялы 12 міжнароднага нумізматычнага кангрэсу, які адбываўся ў Берліне ў 1997 г., пабачылі свет праз некалькі гадоў. Сусветныя нумізматычныя кангрэсы адбываюцца нечаста і кожны раз у іншай краіне. Асноўны цяжар па арганізацыі 12 кангрэсу і падрыхтоўцы матэрыялаў прыняў на сябе Дзяржаўны музей Берліна (кіраўнік мюнцкабінета Бернід Клюге).

Міжволі хочацца апісваць выданне не звычайнімі друкарскімі аркушамі ці старонкамі, а больш проста – як два цяжкіх фаліянты агульнай вагою ў пяць кілаграмаў. Гэтыя цёмна-шэрыя тамы вялікага фармату з агульнай пагінацыяй у выдатным паліграфічным выкананні на шыкоўнай паперы з цвёрдымі вокладкамі маюць 1488 старонак. У дэзвюх книгах утрымліваецца 200 артыкулаў, ілюстрацыі чорна-белая, шматграфікай і табліцаў. Даклады апублікованыя на нямецкай, англійскай, італьянскай, іспанскай і французскай мовах. У канцы другога тома пададзены паштовыя адресы аўтараў.

Агульны змест падаецца толькі ў першым томе. Матэрыялы падзелены на шэсць секцый: 1) нумізматыка і гістарычнай навука, 2) антычная нумізматыка (архаіка і класіка, элінізм, кельты, Рымская рэспубліка, Рымская імперыя, правінцыі Рыма, позняя антыка), 3) нумізматыка сярэднявечча (Візантыя, ранніе і развітае сярэднявечча, познєе сярэднявечча), 4) нумізматыка Новага часу, 5) арыентальная нумізматыка, 6) медалі.

Тамы матэрыялаў даюць уяўленне пра стан сусветнай нумізматыкі. Агульна тэндэнцыя – націск на самыя артэфакты (нумізматыка застаецца па ранейшаму дысцыплінай рэчазнаўчай), найперш на аб'екты часоў дрэннай забяспечанасці пісьмовымі крыніцамі, дзе манеты могуць шмат дадаць да ведаў пра эпоху.

Звяртае ўвагу, што 15 працаў прысвечаны складу стопаў металу і выкарыстоўваюць найноўшыя фізікахімічныя тэхналогіі. Гэта амаль на парадак вышэй за долю падобных працаў апошніх гадоў у выданнях на абшарах былога Савецкага Саюза. Тэксты прыемна чытаць. Яны ўтрымліваюць неабходны мінімум звестак пра прыбор, энэргію, арбіты, вялічыню памылкі, папярэднюю падрыхтоўку паверхні аб'екта. І пры tym чыста “тэхнічныя” аспекты ігнаруюцца. Уся ўвага на вынікі іх інтэрпрэтацыю.

Польша прадстаўлена тэкстамі дакладаў М.Мельчарэка, Р.Цёлэка, Я.Бодзэка, Б.Хачэўскай, Р.Пенькоўскага, Б.Ліхоцкай, М.Саламона, С.Сухадольскага, А.Буршэ, Б.Пашкевіча, Т.Шчурэка. З постсавецкіх рэспублік прадстаўлены Беларусь дакладам I.Сінчука і В.Зайчавай, Расея – Ю.Дзюкава і Т.Смекалавай, Н.Фраловай, В.Поціна, Н.Івачкінай, А.Мельнікавай, Я.Шчукінай, Літва – Э.Іванаўскаса, Л.Квізікевічося, Эстонія – І.Леймуса, Узбекістан – Б.Кочнева. Не ўсе матэрыялы ўвайшлі ў выданне – было заяўлена 404 даклады (іх “абстракты” выдадзеныя асобнай кнігай ў Берліне ў 1997 г.). Так, не быў надрукаваны вельмі цікавы тэкст украінскай даследчыцы Р.Яушавай-Амельянчык аб плацёжных злітках, што назапашваліся амаль паўтара стагоддзя ў музеях Украіны (ён выйшаў у украінскім часопісе “Нумізматыка і фалерыстыка”). Шкада, што не быў надрукаваны даклад С.Д.Сірса (ЗША) “Новы погляд на метралогію першых мусульманскіх манет”, бо метралагічныя праблемы ісламскага ўсходу тычанца і земляў усходніх славянаў.

*Іван Сінчук*

### Numizmatika, 2000. № 17 – 148 с.

Часопіс Славацкага нумізматычнага таварыства нязвыклы для навуковых пэрыядычных выданняў Еўропы, нязвыклы таму, што мае каляровыя фотаілюстрацыі. Сярод нумізматычных выданняў аналагічнага рангу ён адрозніваецца tym, што большая частка яго старонак звычайна прысвечана баністыцы. Апошні, 17 нумар не выключэнне – у ім шмат каляровых ілюстраций і большая частка артыкулаў пра каляровыя грашовыя знакі. Па структуры ён вельмі падобны да іншых навуковых выданняў – артыкулы, хроніка навуковага жыцця, агляд літаратуры. Галоўны рэдактар – Збышэк Шустэк, артыкулы якога можна пабачыць у гэтым жа нумары.

Чарговы сюрприз Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь – выпуск у 2001 г. купюры наміналам у 50000 рублеў, якая з’яўляецца парай-блізняткам банкноты ў 1000 рублёў – прымушае нагадаць, што ў славацкім часопісе надрукаваны артыкул пра беларускія банкноты, дзе звяртаецца ўвага на неякансную працу

аўтараў дызайна (Denominácia meny a obeživo v Bielorusku). Не адно з беларускіх выданняў не згадзілася друкаваць гэты артыкул напярэдадні дэнамінацыі. То, што памеры банкнотаў аднаго наміналу вагаюцца ў межахамаль міліметра нават па вышыні, што слайд трамплінаў у Раўбічах перавернуты, што трамплінаў да таго ж зараз толькі два, што пропорцыі знакаў не самыя лепшыя ды інші.

Рэзюме падаецца на ангельскай ці німецкай мовах. Пры кожным артыкуле ёсьць адрас аўтара, што дазваляе хутка сконтактавацца пры зацікаўленасці узнітай тэмай. Рэдакцыя прыме артыкулы на ўсіх славянскіх мовах.

Адрес рэдакцыі: Zbyšek Šustek,  
CSc., Slovenská numizmatická spoločnosť,  
P.O. Box 103, 81499 Bratislava  
E-mail: uzaegato@savba.sk

*Іван Сінчук*

### **Numizmatika. T.1. Metraštis. Vilnius, 2000. – 208 p.**

Нацыянальны музей Літвы ў 2000 г. распачаў выпуск зборніка *Нумізматыка*. Том выходзіць у якасным паліграфічным выкананні накладам 500 асобнікаў у фармаце сяродніх памераў. Артыкулы на літоўскай мове маюць рэзюме на англійскай ці німецкай мовах, расейскамоўныя артыкулы – рэзюме на літоўскай і на адной з пералічаных моваў. Змест дзеліцца на дзве асноўныя часткі – нумізматыка і медальнернае мастацтва.

Зборнік выходзіць пад грыфам Нацыянальнага музея, але не з'яўляецца ведамасным у дрэнным сэнсе слова. Ён адчынены для супрацоўнікаў іншых установ і нават замежных даследчыкаў (з 16 артыкулаў толькі чатыры належаць супрацоўнікам музея). У першым выпуску прынялі ўдзел два беларускіх аўтары. Тэматыка, да якой прывязаны ўсе артыкулы – гэта гроши ў Вялікім Княстве Літоўскім і на землях княства як да яго ўтварэння, так і ў пазнейшыя часы. Першы нумар паказвае, як выбухова ў выніку археалагічных раскопак пашырыліся веды пра першыя манеты ВКЛ літаральна за якіх два апошніх дзесяцігоддзя (артыкулы Э.Іванаўскаса, А.Лухганаса, В.Аляксенаса). Мяркуючы па апошніх айчынных публікацыях, беларускія даследчыкі адстали ў гэтай тэматыцы ад літоўскіх калегаў на заўсёды. Да раздзела “Тэхніка манетнай справы” аднесены артыкулы аб сенсацыйных знаходках манетных штэмпяллёў пры археалагічным вывучэнні Віленскага замка (Э.Іванаўскас і А.Кунцэвічус, Л.Квізікевічус). Вельмі пазнавальны артыкул аб гісторыі адзела нумізматыкі і ўтварэння калекцыі Нацыянальнага музея Літвы (загадчыца аддзела нумізматыкі Д.Грымалаўскайтэ). Акрамя пералічаных, у зборніку ёсьць працы аб знаходках скарабаў і асобных манетаў.

Цікава, ці пазітыўны прыклад арганізацыі музейнага навуковага неперыядычнага нумізматычнага выдання ў суседнія Літве паўплывае на выдавецкую актыўнасць Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі?

*Іван Сінчук*

**Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику: Учебное пособие для студентов специальности “Музейное дело и охрана памятников истории и культуры” / Исследование и музеефикация древностей Северо-Запада. Вып. 4. Спб., 2001. – 192 с.**

Гэтая кніга – узор ідэальнаага падручніка па рэчазнаўчай дысцыпліне. Прыблізна на 100-110 старонак тэкста прыходзіцца 107 табліц ілюстраций з выявамі пячатак 10 – 17 ст., на кожнай з якіх месціцца ад 5 да 15 прамалёвак пячатак. Спіс літаратуры налічвае 102 пазіцыі (найчасцей фігуруюць працы Бялецкага С.В. – 14, Ліхачова М.П. – 7, Малчанава А.А. – 7, Яніна В.Л. – 9 пазіцый). Звяртае ўвагу, што ў спісе літаратуры ёсць нават рукапіс Ліхачова М.П. “Сфрагістычны альбом”, на базе якой і падастаў вядомы двухтамовы корпус “Актавых пячатак старажытнай Русі X-XV стст.” Яніна В.Л.

Складаецца кніга з сямі раздзелаў: 1) крыніцазнаўства помнікаў сфрагістыкі, 2) сфрагістыка 10 – пячатку 11 ст., 3) сфрагістыка 11 – першай паловы 13 ст., 4) сфрагістыка другой паловы 13 – 15 ст., 5) сфрагістыка Ноўгарада 13 – 15 ст., 6) сфрагістыка Пскова 14 – 15 ст., 7) руская сфрагістыка 16 – 17 ст.

Беларускаму і літоўскаму чытачу кінуцца ў очы трэтыяльная эмблема “Пячатка Полацкая” з “калюмнамі” на рэверсе Вялікай дзяржаўнай пячаці Івана IV, пячатка епіскапа полацкага Дыянісія, пячаткі літоўскіх князёў і князей-васалаў ВКЛ, шэраг рускіх княжацкіх пячатак 13 – 15 ст. з выявамі, якія так падобны да выявіў на першых манетах ВКЛ (чалавечы твар (фас) у кароне, звер, вершнік з узнесеным мячом, крыж). Таксама ён зверне ўвагу на асвяленне драгічынскіх пломбай, якія ў падручніку проста засігналізаваны, згодна са станам сучасных ведаў.

Сяргей Бялецкі параўнаў распаўсюджанасць сюжэтаў на актавых пячатках і пломбах, прапанаваў арыгінальную разгадку знікнення ў 13 ст. падвясных свінцовых пломбай. Яны былі заменены на воскамастычныя прыкладныя пячаткі, пры захаванні за чыноўнікамі княжацкага апарату тых самых контрольных функцый, што раней сведчыліся пломбамі “драгічынскага” тыпу.

Кнігу С.В.Бялецкага ніяк нельга называць адаптацыяй для лёгкага чытання начн. Гэта падручнік, па якому студэнт сапраўды можа атрымаць першапачатковыя веды па дысцыпліне, неабходныя ў рэальнай музейнай працы.

*Ivan Cіnchuk*

**Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати древней Руси X-XV вв. Т.III. Печати, зарегистрированные в 1970-1996 гг. М., 1998. – 502 с.**

Некалі праца В.Л.Яніна “Актавыя пячаткі” была абвешчана двухтамовай, але поспехі археалагічных даследаванняў вымусілі выдаць трэці том. У саастартстве з П.Г.Гайдуковым быў складзены звод знаходак 1970 – 1996 гг., аналітычная частка падрыхтаваная В.Л.Яніным. Выданне прафінансавана Расейскім гуманітарным навуковым фондам.

Том вялікага фармату на добрай паперы з цвёрдай во кладкай мае аб'ём 63 аркушы і ўключае 100 старонак даследавання, 115 старонак звода з прамалёўкамі, 30 старонак паказальнікаў са спісам літаратуры і 238 табліц малюнкаў і фота (на жаль, у фотаілюстрацыі занадта вялікі растр). Усяго занатавана 1130 пячатак. У том увайшлі раней апушчаныя пячаткі Полацка, Пскова і Смаленска. Па зводнай та паграфіі захоўвання пячаткі Беларусі зберагаюцца ў Гомельскім абласным краязнаўчым музеі, Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, Полацкім музее “Сафійскі сабор”.

У прадмове згадваюцца сярод працяглага спісу тых, хто дапамагаў стварэнню звода, імёны беларускіх археолагаў А.А.Егарэйчанкі, П.Ф.Лысенкі, Г.В.Штыхава. На апошній старонцы аўтары звязтаюцца да археолагаў Рәсей, Беларусі і Украіны з просьбаю дапамагаць інфармацыяй аб новых знаходках пячатак для далейшай працы над выданнем “Актавыя пячаткі”.

*Іван Сінчук*

**Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі (ілюстраваны курс лекцый).  
Мн., 1999. – 176 с.**

Кніга выдадзеная Метадычна-выдавецкім цэнтрам Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Белдзяржуніверсітэту ў аўтарскай рэдакцыі і ўяўляе сабой курс сфрагістыкі і геральдыкі з уводзінай і 10 лекцыямі, якія Анатоль Цітоў на працягу некалькіх гадоў прачытаў у ВНУ Мінску для студэнтаў-гісторыкаў. Наклад па беларускім меркам вельмі вялікі – 3000 тыс. асобнікаў. Папера і друк сярэдній якасці, вокладка мягкая, памеры звычайнія кніжныя, блок зроблены на тэрмабіндэры, з дапечатнай падрыхтоўкай графічных выяваў і фотаілюстрацый.

З 11 друкарскіх аркушаў кнігі прыблізна палова аб'ёму прыйшлася на ілюстрацыі, гзн., што самога тэкста на адну лекцыю прыходзіцца 10 – 12 стандартных старонак ці 18000 – 21000 знакаў. Такое размеркаванне матэрыялу дазваляе чытаць курс па пазначаных лекцыях. Істотна, што кожная лекцыя заканчваецца нумараванымі курсіўнымі высновамі. Тры лекцыі прысвечныя сфрагістыцы, тры – геральдыцы, а чатыры – карпарацыйнай, канфесійнай, гістарычнай і палітычнай сімволіцы.

У кнізе маецца вялікі спіс літаратуры на пяці старонках, даведкавы апарат у тэксце адсутнічае. Ілюстрацыі маюць подпісы з аtryбуцыяй і датыроўкай, але нумарацыя адсутнічае, адпаведна, няма шчыльной прывязкі малюнкаў да тэкста.

З'яўленне айчыннага дапаможніка па сфрагістыцы і геральдыцы навіна прыемная. Можна спадзявацца, што ў адпаведных ВНУ будуть ўключаны ў вычэбныя планы дысцыпліны, якія магчыма выкладаць з дапамогай падручніка вядомага беларускага знаўцы пячатак і геральдыкі А.Цітова.

*Іван Сінчук*

**Хмельніцкая Л. Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова). Мн., 2001. – 254 с.**

У бібліятэцы часопіса “Беларускі гісторычны агляд” выйшла кніга Людмілы Хмельніцкай аб віцебскім архівісце Аляксее Сапунове, чыя постаць назаўсёды засталася ў гісторыі як выдаўцы “Віцебскай старыны”. Выйшла кніга ў прыемным паліграфічным выкананні, невялікага фармату. Яе наклад – 500 асобнікаў. Чытаецца лёгка, на адным дыханні, і навуковы аппарат не перашкаджае гэтаму.

Дарэчы, у кнізе прынятая скразная нумарацыя спасылак, што прыемна адрознівае яе ад большасці іншых, і аппарат даволі сур’ёзны – 302 спасылкі. У кнізе ёсьць спіс працаў А.П.Сапунова за 1880 – 1925 гг. (97 пазіцый). Прыводзіцца таксама спіс 575 кніг і рукапісаў з асабістай бібліятэкі А.П.Сапунова, які можа быць выкарыстаны чытачом і як бібліографічны міні-даведнік гісторычных дарэвалюцыйных выданняў. Завяршаецца кніга пералікам асноўных датаў жыцця і творчасці вучонага.

*Іван Сінчук*

**Каштоўнасці мінуўшчыны – 4. Помнікі археалогіі: проблемы аховы і выявлення. Матэрыялы канферэнцыі. Мінск, 23 лістапада 2000 г. Мн., 2001. – 158 с.**

Матэрыяламі канферэнцыі аб ахове помнікаў археалогіі Беларускае рэспубліканскія таварыства аховы помнікаў нагадвае, што яно яшчэ існуе. Зборнік выйшаў накладам 250 асобнікаў у прыстойным паліграфічным выкананні. Асноўную ўвагу прыцягваюць тэзісы дакладаў, якія тычацца заканадаўства аб ахове помнікаў (П.Лысенка, В.Глінік, І.Мартыненка, А.Егарэйчанка, А.Мядведзеў). Усяго надрукаваны тэзісы 24 дакладчыкай.

Са зместу згубілася рэзалюцыя канферэнцыі, якая патрабуе пэўных пераменай у справе аховы помнікаў (месціца на с. 130-132). Некаторыя пункты яе не вельмі зразумелыя. Напрыклад, незразумелая ідэя адкрыцця новых кафедраў археалогіі ва ўніверсітэтах краіны, калі ў рэспублікі няма сродкаў на забяспечэнне працай археолагаў са стажам. Ніякім чынам рэзалюцыя не тычицца самага актуальнаага на сённяшні дзень пытання аховы помнікаў – рэгламентацыі аматарской дзейнасці па пошуках адзінковых манет з металадэтэктарамі і арганізацыі збору звестак аб такіх знаходках.

Кнігу варта адзначыць і таму, што ў ёй надрукаваныя рэкамендацыі ЮНЕСКО 1956 г., якія акрэсліваюць прынцыпы міжнародныі рэгламентацыі археалагічных раскопак і Хартыя па ахове івыкарыстанню археалагічнай спадчыны ICOMOS 1990 г.

*Іван Сінчук*

## **Вынікі конкурсу на лепшую навуковую кнігу па гісторыі Беларусі за 2001 – 2002 гг.**

Беларускае гісторычнае таварыства працягвае выяўленне лепшых кнігаў кожнага мінулага двухгодзя шляхам апытаўніцтва сваіх сяброў. Другі конкурс (першы адбыўся ў 2001 г. і датычыўся 1998 – 2000 гг.) праводзіўся на наступных умовах:

– у анкете сябры БГТ пазначалі трох найлепшыя, на іх думку, навуковыя выданні, прысвечаныя гісторыі краіны. Кніга, паставленая на першое месца атрымлівала 3 балы, на другое – 2, на трэцяе – 1 бал. Удзел у выбары прынялі таксама сябры БГТ ў Польшчы. Рэспандэнты па жаданню маглі захоўваць апанімовасць.

Вынікі конкурсу:

**Удзел у анкетаванні прынялі 36 сяброў. Паводле набранных балаў пераможцай стала кніга Алеся Смаленчука *Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях 1864 – 1917*. Гродна, 2001.**

У спіс 10 найлепшых кнігаў увайшлі:

1. Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях 1864 – 1917. Гродна, 2001.

*37 балаў*

2. Лойка П.А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы 16 – першай чвэрці 17 ст. Мн., 2002.

*34 балы*

3. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 18 ст. Мн., 2001.

*23 балы*

4. Бохан Ю.М. Узбраенне войскаў Вялікага Княства Літоўскага другой паловы 14 – канца 16 ст. Мн., 2002.

*16 балаў*

5. Катлярчук А. Шведы ў гісторыі й культуры Беларусі. Мн., 2002.

*14 балаў*

6. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596 – 1839 г.). Гродна, 2002.

*11 балаў*

7. Рудовіч С. Час выбару. Проблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мн., 2001.

*10 балаў*

8. Szybeka Z. Historia Białorusi. 1795 – 2000. Lublin, 2002.

*9 балаў*

9. Слуцкі збройны чын 1920 г. У дакументах і ўспамінах. Мн., 2001.

*8 балаў*

10. Туранак Ю. Беларуская кніга пад нямецкім контролем. 1939 – 1944 гг. Мн., 2002.

*6 балаў*

### **Каментар**

Другое апыттанне выявіла пэўныя заканамернасці ў выбары лепшай навукоўской працы па айчыннай гісторыі і адначасова дало нечаканыя вынікі. Яўным фаварытам, на маю думку, была кніга Генадзя Сагановіча “Нарыс гісторыі Беларусі”, бо гэтая сінтэтычная праца мae вялікі храналагічны абсяг, напісаны на добрым узору і выдрукавана буйным накладам у 3 тыс. асобнікаў. Аднак конкурс выйграла малатыражная (160 асобнікаў) кніга Алеся Смаленчука, прысвеченая важнай, цікавай, але адной сярод іншых з’яве беларускай гісторыі. Відавочна, што выбар зроблены ў асяроддзі прафесыйных гісторыкаў, да якіх гэтая праца і была скіраваная. Магчыма, што частка апытаўных не пазначыла ў анкете кнігу Г.Сагановіча, бо яна выдадзена як навукова-папулярная.

Мне прыемна адзначыць, што на другім месцы апынулася (таксама надзвычай малатыражная – наклад 100 асобнікаў) праца аўтарства Паўла Лойкі, прысвеченая часам ВКЛ, нягледзячы на вялікую перавагу сяродрэспандэнтаў спецыялістаў па найноўшай гісторыі. Як вынікае з анкетаў, апошняя найчасцей на першым месцы ў анкетах пазначалі якраз працы са свайго перыяду, бліжэй ім знаёмыя. Аднак кнігі па новейшай гісторыі выдаеца адносна шмат і галасы іх прыхільнікаў рассеяліся паміж двума дзесяткамі выданняў. Збіраючы патроху па 1-2 балы, да ліку лепшых далучыліся кнігі Святланы Марозавай (наклад – 100 ас.) і Юрасія Бохана (300 ас.).

Поспех працы маладога аўтара Андрэя Катлярчука выкліканы, відавочна, адметным яскравым стылем аўтарскага аповяду і даступнасцю (невялікі кошт і наклад у 2 тыс. ас.).

Усяго ў анкетах былі пазначаныя 30 кнігай, з якіх 15 названыя па аднаму разу.

Дыплом і прэмія пераможцу конкурсу Алеясю Смаленчуку былі ўручаныя падчас III канферэнцыі БГТ у Менску 31 траўня 2003 г.

*Аляксандар Краўцэвіч*

### **Міжнародны круглы стол “Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага 1991-2003 гг.”**

У працы “круглага стала”, які адбыўся ў Гародні 16 – 18 траўня 2003 г., прынялі ўдзел вядучыя і маладыя гісторыкі пяці краінаў: Беларусі, Літвы, Польшчы, Расеі і Украіны.

У першы дзень працы выступалі прадстаўнікі Расеі і Беларусі. Асноўныя накірункі ў вывучэнні Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у расейскай гісторыяграфіі 1990-х гг. былі прааналізаваны А.І.Філюшкіным (Санкт-Пецярбургскі Дзяржаўны палітэхнічны ўніверсітэт). А.В.Кузьмін (Інстытут расейскай гісторыі РАН, Аддзел рукапісаў Расейскай дзяржаўнай бібліятэкі) прадставіў апошняя распрацоўкі ў даследаванні генеалогіі беларускай і літоўскай шляхты. Даследаванні

культурных і літературных сувязяў Расей і ВКЛ былі адлюстраваны ў дакладзе К.Ю.Ерусалімскага (Расейскі дзяржаўны гуманітарны універсітэт). Пасля выступаў была праведзена дыскусія, якой кіраваў вядомы польскі гісторык К.Пяткевіч (Усходні інстытут Універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані). На дыскусіі ўзыходзіліся пытанні па тэрміналогіі гісторыі ВКЛ, якія высвятілі розніцу ў падыходах даследчыкаў пяці краінаў. Крытычныя заўвагі выклікала ўжыванне расейскімі гісторыкамі тэрміналогіі “захоўнерускай школы”. Пры гэтым, аднак, быў адзначаны пэўны адход расейскіх даследчыкаў ад “масквацэнтрысцкай” канцепцыі гісторыі ВКЛ.

З дакладам, прысвечаным тэндэнцыям беларускай гісторыяграфіі, выступіў Георгі Галенчанка (Інстытут гісторыі НАН РБ). Таксама былі прадстаўлены на-працоўкі за 1991 – 2003 гг. у галіне вывучэння гісторыі зневішній палітыкі Вялікага Княства Літоўскага (Андрэй Янушкевіч, Інстытут гісторыі НАН РБ), у сацыяльна-эканамічнай гісторыі (Валянцін Голубеў, Інстытут гісторыі НАН РБ), у гісторыі культуры (Альбіна Семянчук, Гарадзенскі Дзяржаўны універсітэт). Дыскусіяй па дадзеных пытаннях кіраваў літоўскі даследчык Д.Вілімас (Інстытут гісторыі АН Літвы). Выступленні і абмен думкамі падчас дыскусіі паказалі значныя напрацоўкі беларускай гісторыяграфіі ў апошнія 10 гадоў, што было заўважана і замежнымі калегамі.

На другі дзень уласныя дасягненні ў гісторыяграфіі прадстаўлялі Літва і Польшча. Асноўныя тэндэнцыі ў літоўскай гісторыяграфіі былі прааналізаваны ў сумесным дакладзе Р.Смігельскі-Стукене (Інстытут гісторыі АН Літвы) і Д.Вілімаса. Даследаванні літоўскіх гісторыкаў у галіне гісторыі дыпламатыі і зневішній палітыкі ВКЛ атрымалі адлюстраванне ў выступленні М.Сірутавічуса (Універсітэт імя Вітаўта Вялікага ў Каўнасе). Г.Міцкунайтэ (Вільнюсская акадэмія мастацтваў) паказала як вывучаеца ў апошнія 10 гадоў архітэктура і мастацтва ВКЛ у Літве. Дыскусіяй па гэтыму блоку пытанняў кіраваў Сяргей Жэмайціс (Расейская нацыянальная бібліятэка). Даклады літоўскіх навукоўцаў прыцягнулі вялікую ўвагу. Для многіх даследчыкаў стала сапраўдным адкрыццём наўнасць вялізарнай колькасці разнастайных працаў па гісторыі ВКЛ у літоўскай гісторыяграфіі. Яны закранаюць самы шырокі спектр проблемаў – ад зневішній палітыкі да гендэрнай тэматыкі.

Напрацоўкі польскай гісторычнай навукі былі адлюстраваны ў дакладзе Генрыка Блашчыка (Універсітэт імя Адама Міцкевіча ў Познані). Асаблівасці вывучэння Падляшша аналізаваліся ў выступленні Дароты Міхалюк (Універсітэт імя Мікалая Каперніка ў Торуні). Дыскусіяй кіраваў Генадзь Семянчук (Гарадзенскі Дзяржаўны універсітэт). Польская гісторыяграфія вывучэння ВКЛ з'яўляецца буйнейшай у Еўропе. Як паказалі выступы, яна налічвае амаль 1500 пазіцый. Напрацоўкі польскіх калегаў былі прадстаўленыя ў тэматычным парадку, што дапамагло атрымаць даволі поўнае ўяўленне аб стане гісторыяграфіі ў краіне.

Трэці дзень быў адведзены ўкраінскай гістарыяграфіі. Ён распачаўся выступам К.Кірычэнкі (Кіеўскі нацыянальны універсітэт імя Т.Г.Шаўчэнкі), прысвечаным агульным тэндэнцыям у гістарычнай навуцы Украіны. Досвед украінскіх гісторыкаў у вывучэнні ВКЛ прааналізаваў таксама Д.С.Вырскі (Інстытут гісторыі НАН Украіны). Да следуемыя накірункі ў палітычнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага былі прадстаўлены В.О.Васіленкам (Днепрапяцьгорскі універсітэт). Дыскусія адбывалася пад кірауніцтвам прафесара Г.Л.Харашкевіч (Інстытут славяназнаўства РАН). Вывучэнне гісторыі ВКЛ не з'яўляецца прыярытэтным на Украіне, аднак працы укояніскіх калегаў за мінулае дзесяцігодзінне таксама значна ўзбагацілі гістарыяграфію ВКЛ, што і адлюстравалася ў грунтоўных дакладах гасцей з паднётай суседкі Беларусі.

Варта адзначыць, што ўсе даклады былі падрыхтаваны на высокім навуковыем узроўні. Пасля выступлення адбывалася актыўнае абмеркаванне разнастайных проблемаў. Бачна было імкненне прысутных да канструктыўнага супрацоўніцтва па вывучэнню Вялікага Княства Літоўскага. Удзельнікі выказалі задавальненне сваёй працай на “круглым стале”, а таксама вельмі высо́ка ацанілі ўзровень выступлення. У заключнай дыскусіі была зроблена прапанова па стварэнню Акадэмічнай сеткі гісторыкаў ВКЛ, якая была прынята ўсімі прысутнымі. Таксама была падтрымана ініцыятыва аб інфармацыйным і навуковым супрацоўніцтве для пераадolenня пэўнай навуковай ізаляцыі даследчыкаў краінаў-спадкемцаў ВКЛ.

*Наталля Сліж (Гародня)*

## **Навукова-практычны семінар “Выкарыстанне сучасных даследчых тэхналогій і методык у гістарычнай навуцы”**

Праблема выкарыстання традыцыйных і новых метадаў гістарычнага даследавання даўно ўжо стала актуальнай для беларускіх гісторыкаў. Тому мэтай навукова-практычнага семінара “Выкарыстанне сучасных даследчых тэхналогій і методык у гістарычнай навуцы” была абмеркаванне традыцыйных падыходаў і знаёмства з новымі метадалагічнымі прыёмамі маладых даследчыкаў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Семінар праводзіўся 7-9 лістапада 2003 г. у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. Удзельнікамі семінара сталі навукоўцы з Беларусі, Украіны і Рэспублікі.

Камп’ютарныя метады аналізу былі прадстаўлены С.Б.Каўнам, М.А.Вайтовічам, Л.У.Рудзікавай, С.М.Салеем. Метады па даследаванню кропініцаў прааналізвалі В.Атаманенка, А.А.Семянчук, А.В.Кузьмін. Выкарыстанне традыцыйных гістарычных метадаў на прыкладзе ўласных даследаванняў адлюстравалася ў дакладах, з якімі выступілі С.Б.Каўн, У.Гулевіч, У.А.Падалінскі, А.У.Любы, Н.А.Поляк, С.У.Касцюковіч. Новыя метады даследаванняў у вывучэнні гісторыі Вялікага Кня-

ства Літоўскага прадставілі Д.Вырскі (мікрагісторыя), Д.Самахвалаў і С.П.Марозаў (псіхагісторыя, гістарычнае психалогіі), А.М.Латушкін (герменэўтыка), С.Б.Каўн, С.М.Салей (семіётыка), Н.У.Сліж (гістарычнае антрапалогія, гендэрная тэорыя).

Распрацаванасць метадалогіі і метадаў гістарычных даследаванняў з'яўляюцца важнай часткай гістарыяграфіі кожнай краіны. Беларуская навука доўгі час развівалася выключна як складовая марксісцка-ленінскай ідэалогіі, што абумовіла яе ізаляванасць ад метадалагічных пераменаў сусветнай навуцы. Апошнія гады яскрава паказалі адставанне беларускай гістарыяграфіі ў гэтай галіне. Менавіта тому дадзены семінар вылікаў цікавасць і дасведчаных, і маладых гісторыкаў. Прыцягнулі пільную ўвагу такія новыя метады, як мікрагісторыя, псіхагісторыя, семіётыка, гістарычнае антрапалогія, гендэрная тэорыя.

Навукова-практычны семінар быў завершаны “круглым столом”, на якім абмяркоўваліся яго вынікі і планы далейшай дзеянасці Акадэмічнай сеткі даследчыкаў ВКЛ. Удзельнікі семінару прынялі рэкамендацыі па выкладанню гісторыі ў ВНУ Беларусі. У прыватнасці прапанавалася надаць больш увагі вывучэнню гісторыі Вялікага Княства Літоўскага як буйнейшай еўрапейскай дзяржавы (пры гэтым выкарыстоўваць вынікі новых даследаванняў і новыя метады выкладання); шырокая ўводзіць на гістарычных факультэтах ВНУ краіны спецкурсы па проблематыцы ВКЛ, пашырыць прадстаўніцтва гэтай проблематыкі ў курсавых і дипломных працах, а таксама прызначэнні тэмаў кандыдацкіх дысертацый, стварыць на гістарычным факультэце ГрДУ імя Я.Купалы сумесна з ГА “ВІТ” Міжнародны цэнтр даследавання гісторыі ВКЛ ды інш.

***Наталля Сліж***

## Прафесар Лукашанец і “беларуская” культура на расейскай мове

11 снежня 2003 г. у бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэту адбываўся г.зв. “беларускі дзень”. Перад маладымі навукоўцамі з Польшчы, Літвы, Украіны, Беларусі і Рәсей выступалі прафесар Аляксандр Лукашанец (Менск), прафесар Эльжбета Смулкова (Варшава) і магістр Сяргей Салей (Гародня). Рэфераты былі прысвечаныя стану і развіццю самасвядомасці, мовы, культуры і гісторычнай памяці беларусаў. Аўтар гэтых радкоў прысутнічаў на дыскусіі, што адбывалася пасля выступаў прафесара А.Лукашанца і прафесара Э.Смулковай. Менавіта адказы менскага навукоўца, якога прадставілі як дырэктара Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі, выклікалі жаданне выказацца.

Адказваючы на пытанне пра становішча беларускай мовы ў нашай краіне, А.Лукашанец адзначыў, што беларуская мова атрымлівае значную падтрымку з боку дзяржаўных структураў. Маўляў, “знізу” ідзе масавы рух непрыяцця беларускай мовы, а дзяржава клапоціцца пра яе выжыванне, у прыватнасці, менавіта яна адстойвае існаванне беларускамоўных школаў ды інш. І “гэты факт”, як прызнаўся менскі прафесар, нараджае асабістую ў яго аптымізм і веру ў далейшыя перспектывы развіцця роднай мовы. На шчырае здзіўленне беларускіх слухачоў А.Лукашанец адказаў “пераканаўчым” прыкладам пра тое, што нядаўна на адным з аўтобусных маршрутаў сталіцы Беларусі пачалі абвяшчаць прыпынкі на беларускай мове. У далейшых разважаннях А.Лукашанца прагучалі думкі пра тое, што беларуская мова ўжо не з’яўляецца фактарам нацыянальнай ідэнтыфікацыі, што прыйшоў час развіваць беларускую культуру на расейскай мове.

Гэтыя іншыя падобныя заявы з боку прадстаўніка беларускай філалагічнай навукі выклікалі пачуццё абурэння і сорamu. У кароткім выступе прыйшлося зварнуць увагу на тое, што прафесар уводзіць у зману слухачоў, што **ў нашай краіне адбываецца прыспешаная русіфікацыя і кіруюць гэтым працэсам якраз дзяржаўная структуры**, што менавіта яны арганізоўваюць г.зв. “непрыяцце беларускай мовы знізу”, што злікненне беларускамоўных школ – таксама заслуга мясцовых і сталічных чыноўнікаў.

Варта таксама адзначыць, што прафесар А.Лукашанец, гаворачы пра магчымасць развіцця беларускай культуры на расейскай мове фактычна паўтарыў адзін з найбольш пашыраных тэзісаў той часткі расейскіх шавіністаў пачатку 20 ст., якія прадстаўлялі кансерватывную плынь “захоўнерусізму” і імкнуліся да поўнага абрусення беларускай нацыі і змішчэння самабытнай беларускай культуры. Сучасная русіфікацыя краіны ўяўляе сабой свайго рода “культурную зачыстку” пераддалучэннем Беларусі да Рәсей, бо, як даўно заўважана, каб знішчыць імкненне народа да свабоды і самастойнасці, трэба знішчыць культуру і асвету на роднай мове.

У сувязі з прафесарскім тэзісам адносна беларускай мовы, якая нібыта перастае быць фактарам нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, трэба заўважыць, што паводле перапісу 1999 г. 85,6% беларусаў назвалі роднай мовай беларускую, 41,3% заявілі, што пастаянна размаўляюць па-беларуску. На мой погляд, гэтыя лічбы сведчаць якраз пра адваротнае – для беларусаў родная мова застаецца фактарам нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, нават калі чалавек не размаўляе на ёй штодня. Што датычыць значнай колькасці беларусаў, якія ў якасці роднай называлі расейскую мову (11,6%), то гэта трэба расцэньваць як наступствы палітыкі русіфікацыі часоў СССР і БССР. Дарэчы, за перыяд з 1989 па 1999 г. колькасць беларусаў, якія лічачы роднай беларускую мову, узрасла на 5,4%\*. І гэта ва ўмовах, калі афіцыйныя ўлады прыкладаюць вялізарныя намаганні, каб пераканаць насельніцтва ў tym, што беларуская мова – гэта выключна мова палітычнай апазіцыі.

Здзіўленне і абурэнне думкамі А.Лукашанца выказалі і некаторыя іншыя ўдзельнікі дыскусіі. У адказ прафесар заявіў, што адныя толькі “крычаць” пра мову, а іншыя робяць карысныя справы дзеля яе захавання. Пад апошнімі ён, відаць, меў на ўвазе самога сябе. Праўда, якія гэта справы, прафесар чамусьці не раслумчачыў. Затое шчыра здзіўіўся, калі пачуў, што Беларускае тэлебачанне ўжо некалькі месяцаў працуе амаль выключна на расейскай мове. Як быццам, у Менску праграмы БТ ужо не трансліруюцца. На пытаннне, ці мае ён ідэі наконт нармализацыі моўнай сітуацыі ў краіне і вяртання беларускай мове належнага ёй становішча, А.Лукашанец лаканічна адказаў: “Маю”. Слухачы, на жаль, так і не даведаліся, у чым сутнасць ягоных ідэяў.

Пазіцыя прафесара нагадвала не пазіцыю навукоўца і прадстаўніка нацыянальнай інтэлігенцыі, а пазіцыю дробнага дзяржаўнага служачага, якога хвалюе толькі стаўленне да яго вышэйстаячага начальнства. Цікава, што ў адным з адказаў А.Лукашанец прызнаўся, што дзяржаўныя служачачы не з’яўляеца асобай. Ён функцыянер і павінен правільна выконваць загады кіраўніцтва. Вось такога прадстаўніка “беларускай” навукі мелі няшчасце ўбачыць маладыя навукоўцы краінаў-суседак Беларусі. Наўрадці пасля падобнага знаёмства ў іх з’яўіцца жаданне прыходзіць на новыя сустрэчы з беларускімі навукоўцамі.

*Алесь Смалянчук*

\* У 1989 г. толькі 80,2% беларусаў заявілі, што роднай мовай для іх з’яўляеца беларуская. Прыведзеныя статыстычныя дадзенныя можна ўбачыць у выданні *Численность и основные социально-демографические характеристики населения Республики Беларусь по данным переписи 1999 г. Минск, 1999.*